

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 29 (162) Субота, 13 кастрычніка 1973 г. Газета выходзіць з верасня 1969 года раз у тыдзень | Цана 2 кап.

ПА-ДЗЕЛАВОМУ, АРГАНІЗАВАНА, ТВОРЧА

Справа здачы і выбары — асабліва важны момант у жыцці кожнай камсамольскай арганізацыі. Гэта — агляд нашай арганізаванасці, дзелавасці, праверак актыўнасці кожнага камсамольца, яго якасці грамадзяніна і баражбіта.

Справа здачы і выбары павінны садзецца даўнейшым росту працоўнай і грамадскай палітычнай актыўнасці камсамольцаў, усіх студэнтаў, іх мабілізацыі на паспяхове выкананне гістарычных рашэнняў ХХIV з'езда КПСС і велічных планаў 1973 года — рашаючага года дзесяткі пяцігодкі, на дастойную супстречу 50-годдзя з дня прысвячэння камсамолу ім. У. І. Леніна.

Наша задача заключаецца ў тым, каб у кожнай пярэчнай арганізацыі справа здачы і выбары сходы прайшлі на высокім ідэйна-палітычным узроўні, пры ўсебаковым і прынцыпіальным абмеркаванні шырокага кола пытанняў камсамольскага жыцця.

Сёлета на Усесаюзным камсамольскім сходзе «Ударнай працай і выдатнай вучай» азіямнінем трэці, рашаючы год пяцігодкі! стаўшы з'ездам Універсітэта ўзяло на высокім сацыялістычным агульным узроўні, пры ўсебаковым і прынцыпіальным абмеркаванні шырокага кола пытанняў камсамольскага жыцця.

ДА СПРАВАЗДАЧІ І ВЫБАРАЎ У КАМСАМОЛЕ

У абавязковым парадку трэба разгледзець вынікі Усесаюзнага фестывалю саўшкай моладзі, які прысвячоўся 50-годдзю ўтворэння СССР. Для узмацнення выканання юнацкай і дзяўчутчай мэты парадку выкарыстаць матрыцы X Сусветнага фестывалю студэнтаў і моладзі, якія праслікнуты духам прадстаўніцтва і сацыялістычнага інтэрнацыонализму, умацавання адзінства радоў прагрэснага маладзёжнага руху.

Асаблівая ўвага павінна быць звернута ўздзелу кожнага камсамольца на Усесаюзным Ленінскім заліку «Рашэнні ХХIV з'езда — у жыццё!», на ўдасканальванне форм маральна-эстэтычнага, фізічнага і вясенна-партыяльнага выхавання моладзі, на стан работы па ўканаўленню ў жыцці новага комплекса ГПА.

Сур'ённую размову варта павесці па ўдасканальванні форм і метаду работы акаадэмічных камітэтаў факультэтаў, актыву групп у барацьбе за глыбокія і трывалыя веды, па выхаванні ў кожнага камсамольца адказных адносін да сваёй галоўнай працы — вучобы. Неабходна дэталёва праанализаваць работу студэнцкага навуковага таварыства, вызначыць шляхі далучэння кожнага студэнта да ўздзела ў V Усесаюзным конкурсі студэнцкіх навуковых прац па проблемах грамадскіх наукаў, гісторыі ВЛКСМ і міжнароднага маладзёжнага руху.

На сходах трэба разгледзець вынікі выканання звароту X Пленума ЦК ЛКСМБ

да ўсіх камсамольскіх арганізацый рэспублікі азменаваць 50-годдзе прысвячэння камсамолу ім. У. І. Леніна ўдарнымі спрабамі пад дэзвізам: «У любым горадзе — ударную камсамольскую справу!»

У справа здачы і выступленнях неабходна глыбока праанализаваць стан піянерскай работы і вызначыць меры даўгайшай паліпашэння кірунніцтва піянерскімі арганізацыямі ў святыне пастаўнікі ЦК КПСС «Аб 50-годдзі Усесаюзнай піянерскай арганізацыі ім. У. І. Леніна».

26 лістапада спаўніцецца 30 гадоў з дня выканання Гомеля ад нямецка-фашысцікіх захопнікаў. Падрыхтоўка да знамяльнага юбілея праходзіць у аbstаноўцы высокай працоўнай і палітычнай актыўнасці працоўных горадаў. У кожнай камсамольскай групе ўніверсітэта трэба намесціць камітэт, цікавыя, змястоўныя мерапрыемствы па дастойнай супстрече ўзнімальнай даты.

Асаблівасцю справа здачы і выбараў сёлетняга года з'яўляецца тое, што яны праходзяць па ўсіх звязках камсамола да сходу ў групах да XVII з'езда ВЛКСМ.

30 кастрычніка ва ўніверсітэце будзе праходзіць 3-я агульнауніверсітэцкая спраўядзачна-выбарная канферэнцыя, у ходзе падрыхтоўкі і правядзення якой будзе глыбока і зусімова праанализавана работа камсамольскай арганізацыі, за спраўядзачыя два гады. Таму спраўядзачы і выбары ў пярэчных арганізаціях падрыхтоўкі і кратападрыхтоўкі будзе ўдасканальванне працоўных.

— далейшае ўдасканальванне форм і метаду арганізаторскай і масава-палітычнай работы, праагранды валікіх даслідніцтваў і піянерскай народнай, узмацненне ідэйна-партыяльнага выхавання працоўных.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЮБІЛЕЙНАЙ ПРАЦОЎНАЙ ВАХТЫ «30-ГОДДЗЮ ВЫЗВАЛЕННЯ ГОРАДА — 30 УДАРНЫХ ДЗЁН»

26 лістапада 1973 года спаўніцецца 30 гадоў з дня выканання Гомеля ад нямецка-фашысцікіх захопнікаў. Падрыхтоўка да юбілея праходзіць у аbstаноўцы высокай працоўнай і палітычнай актыўнасці працоўных горадаў.

На прамысловых прадпрыемствах, у арганізаціях шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва, у ходзе якога нараджаеша сямога каштоўных ініцыятыв і пачынанняў, накіраваных на дэтрмінованое выкананне заданняў і сацыялістычных авабязцацельстваў трэцяга, рашаючага года пяцігодкі. Так, калектывы камбінату «Спартак», Гомельскага дрэваапрацоўчага вытворчага аўдзяднання, Гомельскага швейнага вытворчага аўдзяднання «Камінтэрн» выступілі ініцыятарамі правядзення юбілейнай працоўнай вахты ў гонар 30-гаддзя выканання Гомеля ад нямецка-фашысцікіх захопнікаў.

Бюро гаркома КПБ і выканкома гарадскога Савета дэпутатаў працоўных адబрылі ініцыятыву гэтых калектываў па прынцыпу павышаных сацыялістычных авабязцацельстваў і правядзенiu юбілейнай працоўнай вахты «30-годдзю выканання горада — 30 ударных дзён».

Райкомы КПБ, выканкомы гарадскога і раённых Савета дэпутатаў працоўных, партыйныя, камсамольскія і прафсаюзныя арганізацыі абавязвалі разгараць шырокую арганізатарскую і палітычную працоўную вахту «30-годдзю выканання горада — 30 ударных дзён».

Райкомам КПБ, пярэвічным партыйным арганізацыям стварыты штабы па арганізацыі і кірауніцтву ходам працоўнай юбілейнай вахты.

Зацверджаны гарадскі штаб юбілейнай працоўнай вахты. Да ўзнагароджання пераможцаў юбілейнай працоўнай вахты ўстаноўлена юбілейная Ганаровая грамата гаркома КПБ і гарадскога Савета дэпутатаў працоўных.

ПАЛАЖЭННЕ

АБ ЮБІЛЕЙНАЙ ПРАЦОЎНАЙ ВАХЦЕ «30-ГОДДЗЮ ВЫЗВАЛЕННЯ ГОРАДА — 30 УДАРНЫХ ДЗЁН»

МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ЮБІЛЕЙНАЙ ПРАЦОЎНАЙ ВАХТЫ

Юбілейная працоўная вахта праводзіцца з мэтай павышэння працоўнай і грамадска-палітычнай актыўнасці працоўных горадаў, мабілізацыі калектываў на дэтрмінованое выкананне заданняў і сацыялістычных авабязцацельстваў трэцяга, рашаючага года пяцігодкі.

Асноўнымі задачамі юбілейнай працоўнай вахты з'яўлююцца:

— удасканальванне сацыялістычнага спаборніцтва і руху за камуністычныя адносіны да працоўных;

— далейшае павышэнне эфектыўнасці вытворчасці на аснове росту прадуктыўнасці працоўных, паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне ўнутраных рэзэрваў;

— далейшае ўдасканальванне форм і метаду арганізаторскай і масава-палітычнай работы, праагранды валікіх даслідніцтваў і піянерскай народнай, узмацненне ідэйна-партыяльнага выхавання працоўных.

**ТЭРMINЫ І ПАРАДАК
ПРАВЯДЗЕННЯ ВАХТЫ**

Юбілейная працоўная вахта праводзіцца ў перыяд з 11 кастрычніка па 23 лістапада г. г. Да 11 кастрычніка ў пярэчных арганізаціях падрыхтоўкі і кратападрыхтоўкі будзе ўдасканальванне працоўных.

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне ўнутраных рэзэрваў;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстанне працоўных;

— паскарэнне тэмпаў навуково-тэхнічнай прагрэсу, больш пубнае выкарыстан

Партыцінае жыцце

КАНКРЭТНА, ПРЫНЦЫПОВА


СА СПРАВАЗДАЧНА-
ВЫВАРНАГА СХОДУ

гаспадарчага і матэрыяльна-
тэхнічнага забесцячэння вучэб-
нага практыкі і быту студэнтаў;
ідэйна палітычнага выхавання і
выканання камуністамі статут-
ных патрабаванняў.

Аднаў партыцінае бюро не
даблілася таго, каб сістэматична
праводзіліся заняты ў сістэме
партыційнай і эканамічнай вучо-
бы, актыўна наведвалі іх усе
слухачы. Недастаткова ажыц-
цяўляўся кантроль за выканан-
нем партыційных даручэнняў.

На справаздачна-выбарным
сходзе ў амбяркаванні даклада-
выступілі У. Бубноў, С. Абухо-
віч, В. Касцючэнкава, І. Сяц-
еў, А. Шынкаров, В. Конухаў і
іншыя камуністы — усяго аднано-
шыцца чалавек. Яны ўсебако-
ва характерызувалі дзеяньні
партыційнай арганізацыі, работу
партбюро, якая аднаголосна
прывзнана здавальняючай. Прыв-
знання адпаведна пастанова.

ІРАФЕСАРУ М. М. ГРЫНЧЫКУ-50 ГОД



УЗОР СЛУЖЭННЯ НАВУЦЫ

ста паўтарае трапныя коласаўскія слова: «Я гавару ў мене нічым, бо жыву сучасным і думаю або наступным».

Да беларускай філалогіі М. М. Грынчыку ўжо з маленіц прывабілі родныя Віцебская прасторы, што на Брацішчыне, непаўторнымі далягядамі і краявідамі. Іх ўпрыгожвают блаўкіна Шчара, якая вузкай змейкай пяціле між кругуты пісчаных берагоў, лугу і хмызнякоў і ўходзіць по цвітлю аж да матутнай Нёмана.

Ужо ў дзіцяцінстве з вуснаў матынных песень-кальханак Мікола запомінуў іх харасце, своеасаблівую формы і гучанне. Перад ім адкрываліся баґайшыны фальклорных скарбніц думак народа, яго культуры, звычаяў, баракьбы і лёсу. Гэтыя думкі не пакідалі юнака і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, калі ён са зброяй у руках мужна абараніў Радзіму ад суроўых і навальнічных хмар.

Не паспел загаіца франтавыя разы Гранчыку, які перад ім паўсталі пазытывы радыкі Максіма Багдановіча, якія глыбока краналі сэрца:

Была калис па: гучыла завіруха:
I замяла маёй мінуўшыны сляды.
Усціхла ўжо яна... Пльвиць у дыады,
A ўсё ж не блюща скрыдыла духа:

Куды цяпер ісці? Куды?
Нядоўга давалося адчыніць і працаўца Міколу Міхайлавічу пасля візітнікі і дэмабілізацыі з радоў Савецкай Арміі. Яго думак не пакідалі даўнія мара ба вучобе. Дарага прывала былога воіна ў Гродзенскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя Янкі Купалы, філалагічны факультэт якога ён скончыў у 1952 годзе.

Ужо ў сценах інстытута вызначалася кола філалагічных інтарэсаў М. М. Грынчыку, была закладзена аснова яго навуковай будучыні. Толькі не адразу пасля заканчэння інстытута праяўліўся яго творчы талент, бо, як і сотні іншых выпускнікоў, вырашыў спачатку замацаваць набытых ведаў на практицы — у вясковай школе.

НАКАФЕДРЫ беларускай літаратуры, за вокнамі якой калышуцца высокія стройныя таполі, летам шчабечуць птушкі, а зімой часам свішча завіруха, стаць звычайны пісъмовы стол. На ім часта убачыш, які направа і налева ляжыц паперы, спісаныя і нарадка спярэшчаныя чырвоным алоўкам. На палях — своеасаблівые ўстаўкі, дапіскі, нейкія рытмічныя схемы, у якіх не спрэтыкаванаму воку наяўліка разбрадца.

За гэтым сталом сядзіц пастаянны гаспадар — Мікалай Міхайлавіч. Часам ён не задаволены вынікам свайго працоўнага дня, асаўліва, калі паглыбляеца ў нязвестаныя таямніцы беларускага літаратуразнаўства. Але затое, калі ён дасягае іх і даводзіць свае думкі да кандыцыі, сам сабе ча-

два гады настаўнічаў у Бераставіцкім раёне на Гродзеншчыне. Работа ў школе прыйшла да спадобы, хадзіц і карцела падацца далей у науку.

У 1954 годзе М. М. Грынчыку адчыніліся дзвёры Акадэміі науک БССР. Ён пастуپіў у аспірантуру Інстытута літаратуры ім. Янкі Купалы. Тут, у асяроддзі велічнага палаца науки, і загартобаўшы яго навуковы талент. Пасля заканчэння аспірантуры і пасляховай абароны кандыдацкай дысертациі ён быў зачынены на пасаду старшага навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры АН БССР, дзе працаўа з 1957 па 1970 год. У 1970 годзе Мікалай Міхайлавіч абараніў доктарскую дысертацию.

Навуковы-даследчык дзеянасці у галіне беларускага літаратуразнаўства і пісьменніцтва ўзяўся за беларускага пісьменніка і развіціе лепшыя традыцыі айчыннай філалогіі. Бліскучая навуковая школа, баґацейшая філалагічна эрудыцыя спалучаюцца ў яго з пільнай увагай да беларускага літаратуразнаўства. У сваіх працах ён скруплёна даследуе вытокі беларускай літаратуры, асновы беларускага вершаскладання, творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Аркадзя Кулішова, Пітры Глебі і інш. Яго пісьмо належыць такія капитальныя працы, як «Максім Багдановіч і народная пазізія», «Аркадзь Кулішоў», «Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай пазізіі», «Ленінская ідэя народнасці літаратуры», «Шляхі беларускага вершаскладання» і інш. Ён з'яўляецца аўтарам многіх раздзелаў чатырохтомнай «Гісторыі беларускай літаратуры», навуковых артыкулаў рэцензій. Паасобныя раздзелы напісаны ім для «Гісторыі беларускай літаратуры на рускай мове».

У 1970 годзе М. М. Грынчык адзін з першых у Мінску падаў свой голас і трывалую надзею за ўзяды і росквіт беларускага літаратуразнаўства ў сценах Гомельскага ўніверсітэта,

які рабіў свае першыя крокі. Прайшло засімнякі часу, і зерне, пасеняне Мікалаем Міхайлавічам на ўрадлівай глебе, дало плённы ўходы. Пра яго шматгранны талент педагога і вучонага загаварылі не толькі ў Гомелі, але і ў навуковыя праесы на розных мовах. Агульнае прызнанне ён заслужыў сваім кваліфікацыйным высоцкайдайным лекцыямі і шматлікімі важкімі навуковыми працамі па беларускай літаратуразнаўству, якія не заляжаўшы на книжных паліцах.

Пад пільным наглядам М. М. Грынчыка знаходзіцца не толькі моладзь, якая прагніц да ведаў, але і тыя, хто любіц і паважае родную літаратуру, фальклор. На яго плечы ляглі наяўлікі, але пачасная задача — узначальваць адукаціўныя ў распаблічэні міжкузузкі зборнік навуковых артыкулаў па беларускай літаратуры і літаратуразнаўству.

М. М. Грынчык шмат сіл і часу аддае падрэхтоўкам навуковых кадраў і выхаванню маладых спецыялістаў-філолагаў.

Цярністыя шляхі М. М. Грынчыка ад простага беларускага селянина да члена Саюза пісьменнікаў, доктара філалагічных наукаў і прафесара — якіравы ўзор наистомнага служэння навукі, справе народнай асветы.

У нашага юбіляра шмат плануў на будучасць. Асаўліва ён захаліяюща ў апошні час развіццем новага рэгіянальнага напрамку ў беларускім літаратуразнаўству. Этот тэмэ былі прысвечаны арганізованай ім у Гомельскім дзяржаўным універсітэце навуковай распрабліканскай канферэнцыяй.

І калі М. М. Грынчык з'яўляецца да выніку сваіх навуковых педагогічных дзеянасці, то заўсёды пайтадае, што цудоўны палескі край — невычэрпаная скарбница для даследавання многіх істотных пытанняў беларускага літаратуразнаўства. Ён поўны энергіі для развіцця новых смелых творчых задум і стварэння фундаментальных навуковых прац.

Наша піяцтвальная ласка і глыбокая павага да Мікалая Міхайлавіча Грынчыка — шчырае жаданне і напалей радаваць нас сваім творчымі ўдзеламі, новымі зэтумімі і здзяйненнімі.

У. АНІЧЕНКА, прафесар.

АХОВА ПРЫРОДЫ

У маладым і вельмі прыгожым волжскім горадзе Тальці з 24 па 29 верасня праходзіў усесаузны семінар па прыродадаўхой рабоче сарадніцтве. Ён быў арганізаван ЦК ВЛКСМ і Цэнтральным Саветам Усерасійскага таварыства аховы прыроды з мэтай агадлівінні волыту і выправоўкі ракамендаций па паліпшэнню аховы прыроды маладзю, асаўліва студэнтамі. На семінар з'ехалі відныя вучоныя, камсамольскія работнікі, выкладчыкі і студэнты большымі ста вну краіны — 250 працтавайшы ўсіх саюзных рэспублік.

Праблема ўзаемадносін чалавека і прыроды ў ціцерашні час — адна з актуальных і хвалюючых усёй чалавецтва. У Савецкім Саюзе гэтаму пытанню ўдзяляеца выключнае значэнне.

У зберажэнні бағаціяў прыроды вельмі многае могуць

ПАЧЭСНАЯ СПРАВА МАЛАДЫХ

зрабіць студэнты, маладзь. Гэтым думкамі было прынікнута кожнае выступленне ўздэльнікаў форума. На семінары ніхто не заставаўся раўнадушным да агульнанарадной спраvy. Праграма яго работы была даволі цікавай і змястоўнай. З вялікай увагай мы праслушалі выступленні вучоных, кіруючых работнікаў міністэрстваў і ведомстваў, якія займаюць пытаннямі аховы прыроднага асяроддзя. Мы мелі магчымасць на практицы пераканацца, з якой кіслалітвісці адносіцца да захавання прыроды ў горадзе Тальці, які ўжо вызначаеца буйна развойтай прымасловасцю.

Карыснымі і вельмі цікавымі былі экспурсі ў Жыгулёўскі запаведнік, на ачышчальную збудаванію Воліскага аўтамабільнага завода, у Доме прыроды г. Тальці.

У ходзе абмену вопытам вызначаліся вялікія магчымасці студэнцтва ў прыродадаўхой рабоче. У гэтым сэнсе многія карыснікі можна павузыцца ў Маскоўскім і Казанскім дзяржаўных універсітэтах, універсітэтах і вучылішчах.

Не заставаўца ў баку ад важнай спраvy і студэнты наша гісторыі. У Mai 1972 года на бібліаг-глебавым факультэце была створана дружына грамадскіх інспектараў па ахове прыроды. Яна працуе пад кіраўніцтвам гарадскога савета Беларускага таварыства аховы прыроды і камітэта камсамола. Кураторам дружыны з'яўляецца старшина выкладчык кафедры заалогіі А. Д. Чіханскі. Дружына працуе ў агітация-і-прапагандысцкім кірунку, вядзе баражбу з бранканьерамі. Аператары ад-

дзелам дружыны праведзена 14 рэйдаў у зялёную зону горада, па Сожу, па паліўнічым асяроддзі. У выніку на стол абласной інспекцыі леглі першыя праатаклы аб парушэннях заканадаўства па ахове прыроды.

У час рэйдаў праводзілася таксама ў прафілактычных мэтах растлумачальная работа.

Дружына праведзена 14 рэйдаў у зялёную зону горада, па Сожу, па паліўнічым асяроддзі. У выніку на стол абласной інспекцыі леглі першыя праатаклы аб парушэннях заканадаўства па ахове прыроды.

Дружына праведзена 14 рэйдаў у зялёную зону горада, па Сожу, па паліўнічым асяроддзі. У выніку на стол абласной інспекцыі леглі першыя праатаклы об парушэннях заканадаўства па ахове прыроды.

Мы разумеем, што праведзеная работа — гэта толькі па-

чатак. Семінар у Тальці прынёў дзейнасць дружын па ахове прыроды перспектыйнай прападаваць у даследаваніях формы работы.

Цяпер перад камсамольскай арганізаціяй універсітэта стаіць задача шырокага далучэння студэнтаў сіл факультэтаў да работы па ахове прыроды, выхавання ў кожнага будучага спецыяліста беражных адносін да прыродных баражуці. Шмат прадастаці зрабіць па пашырэнні студэнцкай навуковай работы ў галіне аховы прыроды.

Наш ганаровы аваўязак — зберагчы прыроду для сябе і нащадкаў. У гэтаі высакароднай справе для студэнтаў ёсць вялікія магчымасці, і мы павінны іх выкарыстоўваць.

Т. ІЛЬЯНКОВА, сакратар камітэта камсамола;

М. БЛЯХЕР, камандзір дружыны па ахове прыроды — удзельнік ўсесаузнага семінара.

ВЕСТКІ З ПРАКТЫКІ

□

Студэнты выпускных курсаў нашага ўніверсітэта ціцер знаходзяцца на пераддипломнай практицы. Многія практикуюцца ў сярэдніх школах г. Гомеля.

На здымку злева: на ўроку фізкультуры ў СШ № 10 зачыткі з восьмікласнікамі вядзе Барыс Дзёмчай.

На здымку справа: урок па гісторыі ў 7 «г» класе СШ № 24. Апытнанне робіць выпускніца гісторыка-філалагічнага факультэта Валянціна Понамарэнка.

□



ІНСТИТУТ ДЛЯ ВЫКЛАДЧЫКАЎ

Згодна з пастановай ЦК КПСС і Савета Міністраў ССР «Аб мерах па далейшаму ўдасканаленiu вышэйшай адукцыі ў краіне» пры БДУ створан інстытут павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў грамадскіх навук вышэйшых навучальных устаноў.

На національных Міністэрства вышэйшай і сярэд-

ней спецыяльнай адукцыі ССРУ Мінск прыхалі выкладчыкі філософіі, гісторыі КПСС і палітэкономіі з Прыватны, Казахстана, за-каўказскіх рэспублік. Разам з беларускімі калегамі яны на практыку п'яці месяцаў будуть павышаць свой ідэяна-тэарэтичны і навукова-метадычны ўзроўень, выступаючы з навуковымі даклада-

мі. У вучэбных планах прагнедлжаны выступленія слухаючымі з лекцыямі на прымысловых прадпрыемствах, у калгасах і саўгасах рэспублік, педагогічная практика на кафедрах грамадскіх навук мінскіх вну-навук.

У арганізацыі работы інстытута павышэння квалі-

фікацыі выкладчыкаў грамадскіх навук у нас ужо ёсьць некаторыя вольты, — скажаў карэспандэнту БЕЛТА дыржтар інстытута кандыдат гісторычных на-вук А. Д. Малочка. — На пяць гадоў раней пры уни-версітэце быў створан фах-культэту павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў грамадскіх дысцыплін тэхнікумам. Факультэт садзейнічае ўда-сканаленiu педагогічнага майстэрства вялікага атрада работнікаў сярэдніх наву-

чальных установ Беларусі, Прыватны і Малдывы. Вопыт работы іншых інстыту-ту краіны і факультета мы выкарысталі пры стварэнні новага інстытута. Тут будзе працаўшчык акадэмік Акадэміі навук БССР Н. К. Буслаў, члены-карэспандэнты АН БССР професары І. М. Гінація, У. М. Сікорскі, В. І. Сцяпанau і іншыя вядучыя грамадзанаўцы рас-публікі, а таксама вядомыя вучоныя Масквы, Ленінграда, Кіева.

(БЕЛТА).

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

У ГОНАР ЗНАМЯНДАЛЬНАЙ ДАТЫ



НА ЗДЫМКАХ: злева — чэмпіён універсітэта па веласпорту Анатоль Гаіко, справа — на дыстанцыі Леанід Любезнікаў.

Веласіпедысты юніверсітэта разыграі на шашесе Гомель—Жлобін асабістое першынство, якое прысвяцілі 30-годдзю з дня выявлення Гомельшчыны ад мяшечка-фашысцкіх захопнікаў. На 25-ці кіламетровай дыстанцыі чэмпіёнам стаў студэнт другога курса факультэта фізичнага выхавання эксклюзіўні Белавеста СДСТ «Буравеснік» кандыдат у майстры спорту Ана толь Гаіко. Толькі на адну се-кунду адстаў ад яго першакурснік гэтага ж факультэта Леанід Любезнікаў.

У дзяўчын не мог канкуруваць з членамі зборнай студэнцкай каманды краіны кандыдатам у майстры спорту Нінай Гіндзінай. Яна зноў стала чэмпіёнкай юніверсітэта і разам з сабройкамі па камандзе ў г. Сухумі рытуе-ца да першынства ССР па ве-ласпорту сярод прафсаюзных спартсменаў.

А. БАРЫСЮК,
тренер.



○ 19 кастрычніка ў акта-вой зале ўніверсітэта адбу-дзеца канцэрт Дзяржаўнага сімфанічнага аркестра БССР. Гледачы маюць магчымасць блізка пазнаёміцца з адным з лепшых творчых калектываў рэспублікі, папулярнымі выка-наўцамі.

НАШ МЕДЫЦЫНСКІ ЛЕКТОРЫИ

ХАРЧАВАННЕ І ЗДАРОУЕ

ГУТАРКА ДРУГАЯ

Утрыманне вады ў целе чалавека пэўнай ступені звязана з ужываннем розных солей. Яе шмат траціцца пры інтэнсіўным потавыдзяленні. Тады ад-ваецца солевы голод. Але так як мі п'ем прэсную воду, страты солі не каменсіруюцца. У сувязі з гэтым пры ра-боце ў гарачыню і пры вялікіх падо-жаных фізічных нагрузках рэкаменд-еца з'ядзьць кавалак густа пасоленага хлеба. Рабочых гарачых цхаху заба-печваючы падсолены (0,5 працэнта) га-зіраванай водай.

Вада, якая ўтвараеца ў самім арга-нізме, у асноўным вызываеца пра-акісленіем розных рэчываў. Так, 100 г тлушты даюць 107 мл вады, 100 г вуг-ляводаў — 55 мл, 100 г бялкоў — 41 мл.

Захаванне воднага рэжыму з'яўляеца важлівым для здароўя.

Аснову структуры клетак і тканей чалавечага арганізма складаюць белкі. Адзінай крыніцай іх утворэння з'яўляе-ца амінакіслоты бялкоў стрэвы. Недахол гэтага чынім незамянільнага рэ-чыва прыводзіц да захворвання.

Колкі ж патрэбна бялко чалавеку?

Калі не займаца інтэнсіўнай фізичнай працы, дастатковы 1—1,3 г бял-ка на 1 кг вагі чалавека. У адваротных выпадку яго патрэбнасць узрастает для сярэдняга чалавека да 150 і больш прамаў.

Бялкі, якія ўтрымліваюцца ў розных прадуктах, не раўназначны. З 20 выж-леных амінакіслот для чалавечага арганізма з'яўляючыся незамянільнымі толькі 8. Вуючыні ўсяго свету працу-юць над праблемай вытворчасці сін-тыхных амінакіслот.

Найбольш багатыя самымі патрэбны-мі амінакіслотамі прадукты жывёльнага паходжання. Яны добра засваіваюцца і палішаючыся засваіваюць бялко раслінна-га паходжання. У выніку атрымоўваеца збалансаваны амінакіслоты састаў.

Для поўнага задавальнення амінакі-лотнай патрэбы рэкамендуецца спалу-чаць мучнічны прадукты з тварагом або мясам.

З раслінных прадуктаў найбольш каштоўным з'яўляючыся бялкі, якія ўтрымліваюцца ў гречы, соі, фасолі, бульбе, жытнім хлебе.

Вялікая колькасць аднолькавых бял-коў аказвае таксічнае ўздзеянне на арганізм сваімі прадуктамі распаду. Тому ў рациёне трэба вызначаць не толькі сумарную колькасць бялка, але і то якасны састаў.

В. Дзядзічкін,
кандыдат медыцынскіх навук.

УПЕРШЫНЮ—БРОНЗАВЫЯ ПРЫЗЁРЫ

На працягу трох дзён у спартыўнай зале нашага юніверсітэта праходзілі фінальныя гульні розыгрышу першынства Беларусі па баскетболу сярод жаночых каманд. Разам з гаспадынімі пляцоўкамі за вышэйшыя ўзнагароды змагаліся спартсменкі мінскага «Радыётэхніка», якія выступаюць у другой лізе майструў савецкага баскетбола, БДУ імя У. І. Леніна і Гродзенскага медынстытута.

Фаварытамі турніра лічыліся баскетбалісткі «Радыётэхніка». І гэта яны пацвердзілі на пляцоўцы: без асабівага напружання перамаглі.

Саперніц і ўпэўнена заваявалі званне чэмпіёнаў рэспублікі.

Востра праходзілі паядынкі з ся-рэбраўнікі і бронзавыя ўзнагароды чэмпіянату. На другую ступенку п'едэсталі гонара ўзяліся баскетбалісткі Белдзяржуніверсітэта. Жаночая каманда ГДУ ўпершыню стала трэцім прызёрам рэспубліканскага першынства. Прыйграўшы сваю асноўным канкуранткам, яна здолела на-несці паражэнне з лікам 55:50 баскетбалісткам Гродзенскага медынстытута, які ў фінале занялі чацвёртасце.

У. ПАУЛОВІЧ.



На здымку: фінальная сутрэча па баскетболу паміж камандамі ГДУ і «Радыётэхніка». Госці — у абароне.

Фота А. Рудчанкі.

ПА ШМАТБОРСТВУ ГПА

Вялікую папулярнасць набы-лі слаборніцтва па праграме новага комплекса ГПА. З вялікай цікавасцю яны праходзілі ў Віцебску, дзе з 5 па 7 кастрычніка сем мінчайшых студэнцкіх калектываў Беларусі змагаліся за агульнакамандную перамогу. Першынство аспрэч-вали і спартсмены нашага юніверсітэта.

У слаборніцтвах па шмат-борству ГПА за кожную каманду выступала па 9 мужчын і столькі ж жанчын. Барацьба вялася на бегавых дарожках, агнівыми рубяжы, у плавальным басейні, сектарах для кідання гранаты і скаканях у даўжыню, на турніку. Агульны поспех

магла гарантаваць толькі рознабаковая падрыхтоўка ўсіх ўдзельнікі каманды.

У выніку трохдзённых спа-бортніцтваў на першое месца вышла дружная каманда Брэсцкага педінстытута, якая набрала 2916,5 ачку. Ніякогім больш 80 ачку пераможкам прайграла каманда нашага юніверсітэта, якая стала другім прызёрам рэспубліканскіх спа-бортніцтваў. Сярод спартсменаў ГДУ самы важкі ўклад у каманду, залік унесілі Аляксандар Казакоў, Леанід Забіран, Аляксандар Жданаў, Лена Балэрская, Ларыса Салдатава, Людміла Усава.

У КУРОРТНЫМ ГОРАДЗЕ ВАРНА

Якутовіч і Таццяня Ісаен-ка.

Уладзімір стартаўаў на дыстанцыях 1500 і 3000 метраў і на абедзвою быў другім, паказаўшы адпаведна вынікі 3 мін. 56,2 секунды і 8 мін. 32 секунды. А перамож-кам у гэтых забегах стаў беларускі спартсмен Уладзімір Кенеў.

I. КУЛЬЧЫЦКІ.

Другое месца дастало-ся і Таццяне Ісаен-ке, якая выступала ў сектары для мятання дыска. Пасланы ўсе рукою снарад праля-цей 43 м і 14 см.

У камандным заліку на гэтых спа-бортніцтвах першынство заваявалі юніёры Балгары.

ГУМАР

НЯМА ЗНАЕМСТВА

— Майго сына не прынялі ў ін-ститут, маўляю не знаёмы з Драй-зерам.

— Цяпэр без знаёмыства нікуды не пападзеши.

ДВА СКАЗЫ

Наставнік просіць вучняў напіс-ць па два сказы, каб у кожным з іх было піць дзеясловіа.

— Ну, што ты напісаў? — звяр-нуўся наставнік да Пеці.

Хлопчык устае і бойка чытае:

— Маці гатуе, убирае, шые, сцірае і гладзіць. Тата есць, п'е, куриць, чытае і спіць.

АЗ 32517 «Гомельскі юніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛІСМБ, профкома і месткома Гомельскаго гасударственнага юніверсітэта (на беларускім языке). Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па паліграфіі і книжнай гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ём — 1 друк. аркуш. Фармат — 420×300 мм. Тыраж 2000.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Заказ 5750

на спраўах выдавецтва